

# **ПАДКЛЮЧЭННЕ ДА АРІП**

*для інтэрнэт-крамаў*

з сэрвісам «Хуткі Грош» гэта так проста,  
што Вам такое нават не снілася!

# Так шмат прапаноў!

Як і каго выбраць,  
каб не пралічыцца?

Пагартаць інтэрнэт?

Пачытаць водгукі?

Разлічваць на «авось»?

[www.hutkigrosh.by](http://www.hutkigrosh.by)

выбраць «Хуткі Грош», які можа прапанаваць  
**істотна БОЛЬШ іншых !**

- магчымасцяў для Вашага бізнесу: аналітыку, інфармаванне Вашых кліентаў
- доступ да перадавых тэхналогій па апрацоўцы электронных плацяжоў
- персанальнае абслугоўванне і суправаджэнне
- той, хто мае салідны багаж ведаў і вопыту ў сферы электронных плацяжоў
- той, хто доўгі час на рынку, не год, нават не 5
- той, хто здольны абараніць вашы персанальныя дадзеныя ад зламыснікаў

*або*



Давайтемся далей, што Вы

**гарантавана**

**атрымліваеце с «Хуткім»**

усяго за **1 %** у месяц (ад праведзеных аплат) або

**0,5** б/в

**І стрыжыце...**

Без пераплаты за працу з АРІП



**Маем шматгадовы вопыт стварэння плацёжных шлюзаў для фінансавых арганізацый**

- Наш сэрвіс такі шматфункцыянальны, што дазваляе вырашыць усе задачы, якія стаяць перад ВАШЫМ бізнесам па частцы правядзення плацяжоў
- Нам давяраюць вядучыя банкі краіны.  
**Для нас гэта гонар!**

Працуючы з намі,  
Вы працуеце  
**з экспертамі!**

Мы працуем з задавальненнем!

**У чым выгада для Вас?** Вы і Вашы кліенты атрымліваеце доступ да перадавога сусветнага вопыту ў галіне правядзення электронных плацяжоў. І кожны дзень можаце выкарыстоўваць яго разам з нашым сэрвісам!



Давяраючы нам,  
**Вы давяраеце  
лідэру!**

**Наш вопыт работы па  
падключэнню да APIП  
больш за 7 гадоў**

**Частка «пірага» нашага  
сэрвісу непараўнальна больш  
значная, чым у іншых**

Мы супрацоўнічаем з больш чым  
2100 кліентамі, апрацоўваем больш за  
200 000 аперацый штомесяц!

**Што гэта значыць?** Гэта значыць, што ўсё сказанае намі ў гэтай  
прэзентацыі, могуць пацвердзіць сотні і нават тысячы паспяховых  
прадпрымальнікаў, хто ўжо ацаніў нашы магчымасці!



Пасля падключэння да сэрвісу Вы атрымліваеце магчымасць прыёму плацяжоў за тавары і паслугі па ўсёй Беларусі:

- наяўнымі,
- пластыкавай карткай,
- электроннымі грашыма

**Дзе Вашы кліенты могуць аплачваць паслугі?**

У любым з паштовых і банкаўскіх аддзяленняў, касах, банкаматах, плацёжных тэрміналах, у сістэме электронных грошай, праз Інтэрнэт-банкінг і М-банкінг, інтэрнэт-эквайрынг

**ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ!**



[www.hutkigrosh.by](http://www.hutkigrosh.by)

Атрымайце магчымасць  
ажыццяўляць  
**плацяжы**  
**без межаў!**

**Што гэта значыць?**

**Можна ні ў чым сабе не адмаўляць!**

Вашы кліенты гэта, безумоўна, ацэняць! Яны атрымліваюць Ваш выдатны сэрвіс або тавары і плацяць за яго не задумваючыся!

# Інтэрнэт- эквайрынг:

адна дамова на ўсё!

Не трэба хадзіць туды-сюды па сто разоў!

Па картках Visa, MasterCard, таксама Белкарт

Не трэба заключаць дадатковую дамову з банкам на абслугоўванне

**Мы прапануем інтэрнэт-эквайрынг адразу ў рамках дамовы пры падключэнні АРІП**

**Плата сэрвісу пры заключэнні** дамовы на падключэнне паслуг **0%**

Толькі наша ўзнагароджанне: 1% у месяц ад сумы плацяжоў, якія прайшлі праз АРІП (або 0,5 б/в, калі сума аплат у месяц менш за 1 000 руб.)

## Кошт і-эквайрыngu

- Аплату Вы атрымліваеце на свой разліковы рахунак непасрэдна з банка, які прыняў плацеж у Вашага кліента. Пры гэтым утрымліваецца камісія банка **2%**
- Наша ўзнагароджанне **1%** (або 0,5 б/в) Вы аплачваеце самастойна асобна па выніку справаздачнага месяца (каляндарнага)
- Сумарна выдаткі складаюць **3%** (не больш)

Усяго за 1% ад сумы плацяжоў (альбо 0,5 б/в)  
у месяц, Вы атрымліваеце:

- прафесійную тэхнічную падтрымку,
- уважлівых кансультантаў,
- шырокі спіс дадатковых паслуг

**Афармленне будзе зроблена  
для Вас «пад ключ»!**

Адкрыце для сябе  
**шыроооокія**  
**магчымасці**  
за ўмераную плату

**Гэта значыць, што Вы істотна эканоміце**  
на заробках, адпачынках і бальнічных лістах тых супрацоўнікаў,  
якія рабілі б гэта ў Вас у штаце! А выкарыстоўваючы наш уважлівы  
сэрвіс, Вы набываеце шырокі пакет паслуг без лішніх клопатаў!






А яшчэ Вы атрымліваеце... увага...

# **поўны кантроль над светам!**

Жартуем. Пакуль толькі над плацяжамі ў АРІП.

Але над першым – мы працуем!



Вы заўсёды можаце маментальна даведацца пра аплачаны рахунак праз:

- мабільны дадатак сэрвісу,
- e-mail,
- у асабістым кабінэце на нашым сайце,
- дзякуючы сістэме смс-інфармавання,
- праз чат-боты Telegram, Viber, Facebook

**Што гэта значыць?** Створаны Вамі свет, у якім працуе Ваш бізнес, здзяйсняюцца электронныя плацяжы і радуюцца удзячныя кліенты – пад Вашым поўным кантролем! А мы дапамагаем Вам у гэтым!

# **Бухгалтар! Мілы наш, бухгалтар**

**Можа быць прадастаўлены  
дадатковы доступ для  
бухгалтара і іншых  
карыстальнікаў**

Сэрвіс рассылае для бухгалтэрыі рэестры аплата, учыненых у Вашу карысць. Рэестры могуць быць даступныя для запампоўкі ва ўліковыя бухгалтарскія праграмы (1С, Мапсофт, Галактыка, інш.)

**З намі, прайда, зручна!  
А яшчэ цёпла і ўтульна...**

## **Што гэта значыць?**

Ваш бухгалтар будзе **шчаслівы** ад працы з нашым сэрвісам – гэта ўжо палова поспеху бізнесу!

[www.hutkigrosh.by](http://www.hutkigrosh.by)



- Гісторыя плацяжоў і статыстыка прадстаўлена сістэмна ў адным месцы (у храналагічным парадку)
- Зручны пошук і сартаванне дадзеных
- У рэальным часе бачныя аплачаныя рахункі (пазнака "Аплачана")



Чаму з намі,  
**сапраўды,**  
**зручна?**

**Што гэта значыць?** Зараз можна засяродзіцца на бізнесе і забыцца аб клопатах, звязаных з арганізацыяй прыёму плацяжоў за тавары і паслугі. Толькі бізнес! Аб астатнім мы паклапоцімся!



**Доступ да інфармацыі аб плацяжах з  
любой кропкі свету, у любы час, калі  
ёсць падключэнне да інтэрнэту!**

**Сэрвіс працуе non-stop 24/7/365**

Мы стараемся быць даступнымі па мабільных  
тэлефонах і ў па-за працоўны час

Нашы кансультанты і тэхнічнае абслугоўванне  
аператыўна адказваюць  
**з 9 да 18 у буднія дні**

Таксама Вы заўсёды можаце звярнуцца з  
пытаннямі на адрас электроннай пошты  
тэхнічнай падтрымкі  
**[support@hutkigrosh.by](mailto:support@hutkigrosh.by)**

**І дзень, і ноч...  
мы заўсёды з Вамі!**

Толькі не азірайцеся!

# ***Рэгламент падключэння*** да сэрвісу «Хуткі Грош» ***для інтэрнэт-крамай***

[www.hutkigrosh.by](http://www.hutkigrosh.by)



Першы крок –

**ён цяжкі  
самы!**

Але нічога!  
Прарвёмся!



Каб падключыцца да сэрвісу «Хуткі Грош», неабходна пакінуць заяўку на сайце або звязацца з менеджарам, паведаміўшы аб сваім намеры! Так і напішыце:

**«Тэрмінова падключыце мяне да Вашага сэрвісу!»**

Якія дакументы неабходна прадаставіць для падключэння да АРІП?

Абавязковым з'яўляецца толькі прадастаўленне Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі

Як тэхнічныя патрабаванні прад'яўляе сэрвіс да сайту?

Як такіх ніякіх. Аднак ва ўладальніка «Сістэмы «Разлік» (АРІП)» існуюць адміністрацыйныя патрабаванні на адпаведнасць Вашага сайта з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ([падрабязней тут](#))

# Колькі часу зойме **падключэнне да сэрвісу** «Хуткі Грош»?

Працэс падключэння з нашага боку ажыццяўляецца максімальна Хутка. Разам з тым варта разумець, што дакументы на падключэнне таксама ўзгадняюцца і рэгіструюцца ў «Сістэме «Разлік» (АРИП)», што можа займаць **ад 1-й да 2-х тыдняў**



## Крок 2.

Зоймемся  
**падрыхтоўкай!**

### Вызначэнне спосабу ўзаемадзеяння з «Хуткім Грошам»

- У адказ на Вашу заяўку на падключэнне сэрвіс прапануе аптымальны для Вас спосаб ўзаемадзеяння

### Атрымайце! Распішыцеся!

- Пасля ўзгаднення і падпісання дакументаў з АІС «Разлік» сэрвіс накіруе Вам інфармацыйны ліст з прынятай схемай ўзаемадзеяння

### Змена кантактных дадзеных

- У Вас заўсёды будзе магчымасць пацвердзіць / змяніць / дадаць указаныя ў заяўцы кантактныя дадзеныя (адрасы электроннай пошты; тэлефоны; інш.) і актуальныя наладкі справаздач і апавяшчэнняў

### Доступ да асабістага кабінета

- У лісце таксама будзе ўтрымлівацца спасылка для актывацыі доступу ў асабісты кабінет.

**Актываваць на працягу 3-х дзён!**





Крок 3.

**Пара.  
Наперад!  
Вышэй!**

Для выстаўлення рахунку Вам трэба:

- **Зайсці ў асабісты кабінет**  
(асабісты кабінет прызначаны для кіравання Вашымі рахункамі і прагляду аналітычнай інфармацыі па выстаўленым і аплачаным рахункам)
- Перайсці ў меню «Спіс рахункаў»
- Самастойна запоўніць неабходныя палі для фарміравання рахунку
- Націснуць кнопку «Адправіць»

Так, усё проста!  
Вось зірніце далей!





## Список выставленных счетов

№ СЧЕТА	ВЫСТАВЛЕН	ИСТЕКАЕТ	ОПЛАЧЕН	ПЛАТЕЛЬЩИК	СУММА	СТАТУС
						Все статусы
fhh					2,50 BYN	Просрочен
Счет: <b>12812359566</b> от 21.07.2016 15:22						
rdf					2,45 BYN	Просрочен
Счет: <b>1234876</b> от 07.07.2016 12:45						
sdf					5,00 BYN	Просрочен
Счет: <b>1289565</b> от 07.07.2016 12:47						
Пупкин Василий Иванович					120 000,00 BYR	Просрочен
Счет: <b>C-ZA1234</b> от 02.07.2016 09:29						
Иванов И					1 000 000,00 BYR	Просрочен
Счет: <b>1234567890000</b> от 08.10.2013 13:46						
Счет: <b>1010101010</b> от 17.09.2013 10:10 , удален: 17.09.2013 10:16					1 000 000,00 BYR	Удален
Счет: <b>1111111119</b> от 01.03.2013 16:48					10 000,00 BYR	Просрочен
Счет: <b>1234567890</b> от 08.10.2012 17:31					10 000,00 BYR	Просрочен

[ВЫСТАВИТЬ НОВЫЙ СЧЕТ](#)

Для работы со конкретным счетом, подведите указатель мышки к счету и станут доступны функциональные кнопки:

-  выставление счета на основе существующего
-  удаление выбранного счета (эта возможность доступна только для счетов, имеющих статус "Ожидается оплата")

У Меню «Аналітычная інфармацыя» Вам даступная зводная інфармацыя пра рахункі і аплаты за бягучы месяц, мінулы месяц, усяго за час працы

# Асабісты кабінет. Новы рахунак. Увод дадзеных

Аналітычная інфармацыя

Спісок счэтов

Настройкі

## Новы счэты

Услуга в сістэме ЕРИП  ▼ **ВУП** ▼

Счэты №  Срокі плаці **08.12.2016**

Сума  Сума прэдаплаці

**Простой рэжым**

Расшырэнны рэжым

Назначэнне плаці

### Плательшчык

ФІО плательшчыка

Адрэс

### Інфармацыя аб плательшчыку

Мабільны тэлефон

EMail

### Дадаткова выставіць счэты в:

Альфа-Клік

Выставіць счэты

**Форма** выставлення счэты патрабуе заповнення ўсіх абавязальных палей (яны адзначаны зялёным колерам). Форма мае два рэжым выставлення счэты - просты і расшырэнны. В простым рэжым можна паказаць назначэнне плаці, а в расшырэнным перапісаць перапіс паслуг/тэвароў. Усе данныя, паказаныя в счэты падаюць в чэк.

Калі запоўніць палі Мабільны тэлефон і E-mail і адзначыць іх, то плацельшчык атрымае дадзеныя аб выставленым рахунку і інфармацыю аб тым, як аплаціць. Плацельшчык атрымае інфармацыю ці з дапамогай SMS, ці E-mail

Акрамя таго,

**з дапамогай асабістага  
кабінета Вы можаце:**

- Адрэдагаваць яшчэ не аплачаны рахунак
- Стварыць рахунак на базе ўжо існуючага
- Выдаліць рахунак
- Прагледзіць дадзеныя па рахунку ў тым ліку, калі і як быў аплочаны
- Знайсці рахунак

Крок 4.

**Прымайце  
плацяжы  
і радуйцеся жыццю!**

У выпадку аплаты плацёж накіроўваецца на Ваш разліковы рахунак за вылікам камісіі АІС «Разлік» (АРІП) на наступны банкаўскі дзень пасля здзяйснення плацяжу

Аплата можа быць адменена?

Для інтэрнэт-крамаў і сэрвісаў існуе забарона на адмену плацяжу, г. зн. пасля аплаты ў Вашу карысць ні кліент, ні банк плацёж не адменяць

Для астатніх катэгорый бізнесаў адмена плацяжу магчымая да моманту пералічэння грошай за плацёж на разліковы рахунак



Крок 5.

# **Кантроль працэсу ад А да Я**

Па факце прыняцця аплаты на падставе інфармацыі ад АІС «Разлік» (АІП) наш сэрвіс мяняе статус выстаўленага рахунку на **«аплочаны» ў асабістым кабінэце**

Інфармаванне ад сэрвісу «Хуткі Грош»

Гэтак жа сэрвіс паведамляе Вам аб здзейснай аплаце праз электронную пошту і/або СМС



Пасля пералічэння плацяжоў на Ваш  
разліковы рахунак наш сэрвіс  
ператварае атрыманы ад АІС  
«Разлік» электронны рээстр  
аплачаных плацяжоў у **абраны  
Вамі фармат**

Любы капрыз, так сказаць!

Сфарміраваны рээстр перадаем Вам  
па электроннай пошце так часта, як  
неабходна

Крок 6.

**Спрашчаем жыццё  
Вам і Вашаму  
бухгалтару.  
Стараемся!**



## Крок 7.

# Падвядзем вынікі. Перыяду

**Не пазней 10 чысла месяца,** наступнага за справаздачным, наш сэрвіс фарміруе і накіроўвае Вам электронны рэстр аплачаных плацяжоў за мінулы месяц разам з рахункам-актам на аплату паслуг сэрвісу

Аплата паслуг сэрвісу «Хуткі Грош»

Аплата паслуг сэрвісу ажыццяўляецца на падставе Рахунка-акта ў тэрмін да 15-га чысла месяца, наступнага за справаздачным





**З намі электронныя  
плацяжы лётаюць  
хутка і далёка!**



**«Хуткі Грош»:  
надзейны  
партнёр  
Вашага бізнесу**

Пакуль Вы занятыя продажами!

[www.hutkigrosh.by](http://www.hutkigrosh.by)

Даведацца больш аб іншых спосабах падключэння і ўзаемадзеяння з сэрвісам Вы можаце, звярнуўшыся да нас па наступным кантактам

Калі Вы жадаеце пагутарыць асабіста, будзем рады Вас бачыць у нашым офісе: г. Мінск, вул. Няміга, 40, пад'езд 1, оф. 501

### **Электронная пошта :**

- [support@hutkigrosh.by](mailto:support@hutkigrosh.by)
- [info@esas.by](mailto:info@esas.by)

### **Кантактныя тэлефоны :**

- Гарадскі: +375 17 3973355
- Velcom: +375 29 6353355
- МТС: +375 33 6353355